


З чаго пачынаецца падарожжа да ведаў маленъкіх беларусаў? Вядома, з галоўнай кнігі — буквара!

Больш за 50 гадоў першакласнікі ў нашай краіне карысталіся букваром, створаным Анатолем Клышкам. Напрыканцы 2017 года кандыдат педагогічных навук Вольга Цірына з Нацыянальнага інстытута адукацыі распрацавала новы буквар для першакласнікаў.

Гісторыі беларускіх буквароў прысвяціў дзве свае новыя навукова-папулярныя энцыклапедыі для дарослых і дзяцей — «Беларускі буквар» і «Вынаходства буквара» — вядомы кнігаваец намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Але́сь Аляксандравіч СУША.

— З самага дзяцінства вы былі прагным да ведаў юнаком. У кнізе змешчана ваша фота з настаўніцай і першым букваром...

# Беларускі буквар: доўгі шлях сталення



— Так, з букваром вядомага дзіцячага пісьменніка і літаратуразнаўца Анатоля Канстанцінавіча Клышкі. Наш клас быў беларускамоўным, у ім змаймаліся 6 вучняў. Клас быў сфарміраваны дзякуючы старанням маёй матулі, якая ўсё жыццё цікавіца пытаннямі беларускай культуры. Ад яе з дзяцінства я чуў беларускую мову, таму на роднай мове пішу свае навуковыя працы і карыстаюся ёю ў штодзённым жыцці.

— Больш як дзесяць гадоў вы займаецца даследаваннямі беларускіх буквароў. З чаго пачалося ваша паглыбленне ў гэтую тэму?

— Буквар — для кожнага чалавека кніга асобая, бо з яе пачынаецца знаёмства з навукай. Буквар — гэта выхавальнік агульначалавечых каштоўнасцей, прадаўжальнік шматліковых адукцыйных традыцый. Праз яго юнае пакаленне атрымлівае асноўныя веды аб сваёй Бацькаўшчыне, сваім народзе і культуре. Гісторыя беларускага буквара налічвае больш за чатыры стагоддзі.

Для нас гэтыя кнігі тым больш святыя, бо дайшлі з XVII—XVIII стагоддзяў. Беларускі буквар прайшоў доўгі шлях сталення. Назва яго мянялася доўга і канчаткова замацавалася адносна нядайна. На працягу некалькіх стагоддзяў нашы продкі называлі падручнік для навучання грамаце не толькі букваром, а яшчэ навукай, алфавітам, граматай, граматыкай, азбукай, катэхізісам, лемантаром, элементажам.

У 2012 годзе ў Нацыянальнай бібліятэцы мы працавалі над факсімільным узнаўленнем унікальнага помніка асветніцкай думкі «Буквар мовы славянскай», надрукаванага ў Вільні ў 1767 годзе. У 2014 годзе было ажыццёўлена факсімільнае узнаўленне выдання Спрылона Собаля 1631 года.

У 2018 годзе, юбілейным, калі адзначалася 400-годдзе выдання буквара, мы стварылі выданне з трох тамоў, прысвечанае гэтаму помніку нашай кніжнай культуры.



— Вам удалася папрацаўца з экзэмплярамі гэтага рарытэта ў Лондане і Капенгагене?

— Адзін з экзэмпляраў буквара 1618 года заходзіцца ў Вялікабрытаніі ў закрытый для шырокай публікі прыватнай бібліятэцы «Мілд Тэмпл», другі захоўваецца ў Каралеўскай бібліятэцы Даніі ў Капенгагене. Я працаўаў з гэтымі выданнямі, стан захавання кнігі ў Капенгагене значна лепшы, у ім добра чытаюца гравюры, менш пашкоджана і забруджана папера.

Беларускія буквары розных часоў выдання зберагаюцца ў многіх краінах свету — у кніжных зборах Расіі, Украіны, Аўстріі, Германіі, Даніі, Швеціі, Польшчы, Літвы, Латвії, Чэхіі, ЗША.

**Каб сабраць звесткі пра беларускія буквары, давялося абеахаць шмат краін, працаўцаць у дзясятках бібліятэк, музеяў, архіваў, шукаць у прыватных зборах і калекцыях.**

— А ці заўсёды даследчыкі працујуць з такімі рарытэтамі ў белых пальчатках?

— Не, гэта робіцца толькі ў некаторых выпадках. Калі працаўцаць у пальчатках, можна сапсаваць аркушы папера.

— У вашу кнігу, бачу, увайшла інфармацыя пра беларускія буквары XX стагоддзя і пра тых, хто над імі шчыраваў.

— Вялікую цікавасць да стварэння буквароў і падобных вучэбных кніг мелі вядомыя культурныя дзеячы ўсіх стагоддзяў — ад Францыска Скарыны, Лайўрэнція Зізанія, Мялеція Сматрыцкага і Сімяона Полацкага да Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Ёцкі, Максіма Танка. Пісьменнікі ўключалі ў

буквары цікавыя апавяданні, вершы, казкі, прыказкі, прымаўкі, скарбы вуснай народнай творчасці.

Першым афіцыйным савецкім букваром стаў «Беларускі лемантар» Сцяпана Некрашэвіча, ініцыятара і організатора Інстытута беларускай культуры, выдадзены ў 1922 годзе.

У пасляваенны час у Беларусі на працягу чатырох дзесяцігоддзяў да 1968 года пе-равыдаваўся лемантар «Чырвоная зоркі» Надзеі Сіўко. Гэта быў адзін з самых даска-налых падручнікаў, які аказваў уплыв на развіціе пачатковай адукцыі ў Беларусі.

— Вы не абышлі ўвагай літоўскія, польскія, яўрэйскія і іншыя буквары, якія выходзілі на тэрыторыі нашай краіны...

— Складальнікамі мінскага лемантара польскай мовы была вядомая паэтэса, перакладчыца і педагог Ядвіга Машынска-Гельтман. Гэты падручнік выходзіў у Беларускім дзяржаўным выдавецтве ў 1926 годзе.

У 1931 годзе ў Мінску выходзіў першы вядомы нам літоўскі лемантар Вінцаса Пятрайціса над называй «Вучымся і працуем».

— Сёння назіраецца вялікая разнастайнасць паэтычных буквароў у папяровым выглядзе і ў электронным варыянце. Вы ўзгадалі паэтычныя буквары Васіля Вітка, Артура Вольскага, Рыгора Барадуліна, Максіма Танка і іншых творцаў...

— Адным з самых вядомых і даска-налых буквароў з'яўляецца твор Рыгора Барадуліна «Вясёлы вулей». У 1965 годзе выдаваў «Азбуку Вясёлкіна» Васіль Вітка, а ў 1973 годзе выходзіў здымальны буквар Артура Вольскага «Жывія літары». Арыгінальныя рысы меў буквар Міколы Маляўкі «Літары-свяячкі», адметнай была паэтычна азбука Міколы Чарняўскага «Села мурка на падмурку»...

— Вы сябруецце з многімі навукой-цамі, якія вывучаюць гісторыю кнігі. Нагадайце, калі ласка, а колькі буквароў у калекцыі лінгвіста Юрыса Цыбульса, які дэманстраваў свой збор у Нацыянальнай бібліятэцы ў 2018 годзе?

— У яго калекцыі больш за 10 000 буквароў на розных мовах. І ўсе яны захоўваюцца ў яго ў кватэрэ ў Рызе!

— У год, калі святкалася 400-годдзе буквара, надрукаванага ў Еўропе, ваш сын Кастусь пайшоў у першы клас. Сівалічна...

— Так. У мяне дзве дзеячы — Кастусь і Караліна, таму для мяне тэма беларускіх кніг для пачатковага навучання застаецца вельмі актуальнай.

# Ушанаваны ў нацыянальной скарбніцы


Як можна пашырыць свае веды пра Якуба Коласа ў яго юбілейны год?

Пра гэта ішла гаворка на круглым стале ў Нацыянальнай бібліятэцы, прысвежаным 140-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Якуба Коласа і 100-годдзю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Дом-музей Я. Коласа з'яўляеца цэнтрам культурнага жыцця, захоўвае дух свайго часу і падтрымлівае атмасферу гасціннасці і сардечнайсці. Пра гэта расказала яго дырэктар Ірина Уладзіміраўна Мацяс. Музей уключае 10 экспазіцыйных залаў, у дзвюх з якіх захаваны прызыццёвы інтэр'ер пакояў дома Якуба Коласа: гэта рабочы кабінет і спальня.

У 2022 годзе музей прапануе сваім наведальнікам лекцыі пра жыццё і творчы шлях Я. Коласа, інтэрактыўныя праекты — квест-гульню па экспазіцыі музея «Таямніцы дома Песняра», інтэрактыўную гульню «Жыццё па Коласе», а таксама цыкл творчых мерапрыемстваў: літаратурны чацвер, сустэрэны з творчай інтэлігенцыяй. Сярод специфікі — «У дзень вяселля — у музей», «Выпускны ў Доме Коласа», літаратурна-музычныя вечары «Кватэрнік у дзядзькі Якуба» (сустэрэны з таленавітмі паэтамі, музыкантамі).

Школьнікам, студэнтам, настаўнікам будзе прапанавана здзейсніць экспкурсію па мясцінах, звязаных з дзеяйніцю Якуба Коласа.



З дапамогай турыстычных кампаній можна будзе наведаць Акінчыцы, дзе нарадзіўся Я. Колас, а таксама Смольню, Альбуць, Ласток і іншыя мясціны. Пра гэта паведаміў навуковы супрацоўнік музея Аляксандр Крыжэвіч. Філіял музея «Мікалаеўшчына» пропануе наведанне мемарыяльных і літаратурных экспазіцый, экспкурсій маршрут «Акінчыцы — Альбуць — Смольня», паход выхаднога дня «Свет раслін на службе сям'і», збор лекавых раслін, кансультатыўнай траунікі.

Нацыянальная бібліятэка і Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў межах святкавання 140-годдзя з дня нараджэння народнага песняра. Як паведаміў намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі А. А. Суша, адбудуцца шматлікія выставачныя мерапрыемствы з прадстаўленнем выданняў Я. Коласа, дэманстрацыя рукапісаў народнага песняра, музычных дакументаў, нотных запісаў песен на вершы народнага паэта. Будучы запланаваны музейна-педагагічны заняткі адукцыйна-выхаваўчага характару.

Нацыянальная бібліятэка і Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў межах святкавання 140-годдзя з дня нараджэння народнага песняра. Як паведаміў намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі А. А. Суша, адбудуцца шматлікія выставочныя мерапрыемствы з прадстаўленнем выданняў Я. Коласа, дэманстрацыя рукапісаў народнага песняра, музычных дакументаў, нотных запісаў песен на вершы народнага паэта. Будучы запланаваны музейна-педагагічны заняткі адукцыйна-выхаваўчага характару.

Нацыянальная бібліятэка і Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў межах святкавання 140-годдзя з дня нараджэння народнага песняра. Як паведаміў намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі А. А. Суша, адбудуцца шматлікія выставочныя мерапрыемствы з прадстаўленнем выданняў Я. Коласа, дэманстрацыя рукапісаў народнага песняра, музычных дакumentaў, нотных запісаў песен на вершы народнага паэта. Будучы запланаваны музейна-педагагічны заняткі адукцыйна-выхаваўчага характару.

Аслаблівая ўвага будзе ўдзелена педагогічнаму аспекту спадчыны Якуба Коласа, бо ён пачынаў працаўцаць як педагог, потым перайшоў да літаратурнай і навуковай дзяяйніцтва.

Матэрыялы Элы Дзвінскай.  
Фота аўтара.